

## **Даклад тав. Чарвякова А. Г. на II Усебеларускім Зъезьдзе сялян-яўрэяў.**

(Студзень 1928 году).

Таварыши, я перадаю вам гарачае і шчырае прывітаныне ад імя Цэнтральнага Камітэту Камуністычнай Партыі бальшавікоў Беларусі, а таксама ад Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР.

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай Партыі бальшавікоў Беларусі даручыў мне, перадаючы вам прывітаныне, адзначыць і тыя прычыны, чаму камуністычная партыя з асаблівай прыемнасцю вітае вас—сялян-яўрэяў. Калі, наогул, працоўнае яўрэйскае насельніцтва з'яўляеца дзецишчам Каstryчнікавай рэвалюцыі, дык яўрэй-селянін удварыне з'яўляеца гэтым дзецишчам Каstryчнікавай рэвалюцыі.

Пры вырашэныні яўрэйскага пытаныня савецкая ўлада задалася мэтай прыстасаваныня яўрэйскага насельніцтва—«людзей паветра»—да вытворчай працы. Сярод тых мераў прыемстваў, якія праводзяцца пад кіраўніцтвам нашай партыі савецкім урадам, надзяленыне яўрэяў зямлёй, прыстасаваныне іх да сялянскай гаспадаркі займае адно з найважнейшых месц. Сёмы на зъезьдзе яўрэяў-сялян мы можам вялікім гонарам адзначыць, што этае мерапрыемства савецкай улады цяжком сябе абраўала і находзіць водгут сярод працоўных яўрэйскіх мас.

Мы вітаем Вас зіле і таму, што яўрэі-сяляне з першага году сваёй працы на зямле вядуть сельскую гаспадарку пераважнасцю на калектыўных інд. арцельных падставах. г. зн. больші удасканадзенім спосабамі, чым яно вялося дэтай пары караннымі земляробамі-сялянамі.

Вы добра ведаецце аб тым, што XV зъезд Усесаюзной Камуністычнай Партыі, гаворачы аб далейших задачах нашай гаспадарчага разьвіцця, признаў, што мы павінны стаць на шлях шырокай калектывізацыі разрозненых сялянскіх га-

падарак, што мы павінны ўсялякімі способамі падтрымліваць тыя гаспадаркі, якія ўжо калектыўізavalіся, што мы павінны зрабіць тыя сялянскія гаспадаркі, якія працуаць калектыўнымі мэтадамі, прыкладам для ўсяго нашага сялянства. І таму мы вас вітаем ня толькі як частку сялянства, але вітаем вас, як тулу частку земляробаў, якія ў большасці вядуць гаспадарку больш удасканаленымі калектыўнымі способамі.

Мала таго—партыя і ўрад вітаюць вас і таму, што вы зьяўляецеся прадстаўнікамі тэй яўрэйскай беднаты, якая разам з рабочай клясай і сялянствам Беларусі вяла барацьбу за вызваленіне нашай краіны з-пад прыгнечаныя, за стварэніе Савецкай Беларусі.

Дазвольце-ж мне ад імя Цэнтральнага Камітэту Камуністычнай Партыі бальшавікоў Беларусі выразіць цывёрдую надзею, што той шлях, па якому пашлі працоўныя яўрэі, ідуцы працаўца на зямлі,—ёсьць верны шлях, які забясьпечвае далейшае раззвіццё посыпехаў і дасягненіняў Каstryчнікавай рэвалюцыі і канчатковое зынішчэніне ўсялякага прыгнечаныя.

Таварыши, перад тым, як пачаць свой даклад, я хачу замест уступнай часткі дакладу прасіць праабачаныя за тое, што я, як старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Беларусі, ня маю пакуль што магчымасці карыстацца яўрэйскай мовай. Гэта, таварыши, не таму, што мы, як урад, лічым гэту мову непатрэбнай або лішнай на такіх, як ваш, сходах, на такіх зьездах. Зусім наадварот, сярод шэрагу пастаноў нашага ўраду па пытанынях нацыянальной палітыкі ёсьць таксама пастанова і аб тым, што яўрэйская мова, разам з беларускай, расійскай і польскай мовай, зьяўляеца ў Беларускай рэспубліцы мовая дзяржаўнай.

Сярод-жа пастаноў ЦК Кампартыі бальшавікоў Беларусі па нацыянальнаму пытанынню пастанова, у сілу якой кожны адказны працаўнік Беларусі павинен ведаць ня менш як трох мясцовых моваў і карыстацца гэтымі мовамі.

Зразумелая рэч, як старшыня ЦК БССР, трэба ведаць ня трох, а ўсіх чатырох звязанных з мовамі і карыстацца гэтымі мовамі, калі я вяду гутарку з працоўнымі.

Але, на жаль, я гэтага не могу сціні зрабіць, і таму лічу сваім абязвязкам растлумачыць, што гэта звязаніе з мовамі злой волі, а што гэта ёсьць выпадковое зъявішча. Я маю надзею, што ў далейшыя часы, калі мы будзем раз'языць і працаўца, то дачакаемся і такога зъезду яўрэяў-сялян, на якім старшыня ЦВК будзе рабіць даклад на яўрэйскай мове.

## Агульнае значэньне Каstryчніка в рэвалюцыі.

Таварыши! Каstryчнікавая рэвалюцыя паставіла на вырашэньне надзвычайна вялікія і важныя задачы: зынішчыць стары парадак, стары ўзаемаадносіны паміж людзьмі; зынішчыць усялякае прыгнечаныне—эканамічнае, клясавае, нацыянальнае, перабудаваць съвет на падставах сацыялістичнай систэмы гаспадаркі, весьці барацьбу за тое, каб зрабіць усіх роўнымі, вольнымі,—вось сэнс гэтых задач.

Гэтыя задачы намі ня выдуманы. Рабочая кляса, пачаўшы барацьбу 10 год таму назад, пачала выконваць сваю гісторычную ролю, як кляса гегемона, правадыра ў барацьбе за сацыялізм супроты капиталізму.

Такім чынам наша барацьба ня можа абмежавацца нашай рэспублікай, бо гэтая барацьба мае сусьеветнае значэньне. Наша барацьба ёсьць пачатак далейшага разывіцьця рэвалюцыі, бо Каstryчнік 1917 году ёсьць пачатак барацьбы за прамогу сусьеветнага Каstryчніка.

## Першыя крокі Саветаў.

Каstryчнікавая рэвалюцыя пачалася паўстаньнем рабочых Петраграду, Масквы і іншых гарадоў. Да рабочых дадучылася сялянства, якое не хацела ваяваць, а імкнулася да моў, каб дзяліць панскую зямлю. Супроты рабочых і сялян паднялася ўся буржуазія старой Расіі. Да буржуазіі далучыліся дробна-буржуазныя элементы—інтэлігенцыя, служчыя, мяшчанства. Гаспадарка старой Расіі была зруйнавана, старая армія развалілася, старыя царскія ўстановы таксама апусьцелі, рускія чыноўнікі кінулі ўстановы, бо яны не хацелі працаваць з бальшавікамі. На ўсіх кантох быўшай Расіі ўтварыліся франты КАЯУРОДА Саветаў вялі вайну расійскія белагвардзейскія, афіцэрскія атрады, дзе буржуазія, каб захаваць свае ўльгі, стала стаць на чале нацыянальных рухаў сярод розных нацыянальнасцяў былой Расіі. Яны са страшэнай жорсткасцю брызгую працоўных хацелі заліць рэвалюцыю, ханаў і здравіць сваё панаванье.

У гэтая надзвычайна ціккі часы нам прышлося будаваць дзяржаўны апарат, налічвае міністэрства і іншых устаноў—камісарыяты, нам прышлося наладжваць харчовую справу, нам прышлося строіць новую армію—Чырвоную гвардзю.

Ня гледзячы на страшныя ахвяры, рабочая кляса разам з сялянствам, пад кірауніцтвам кампартыі, разграміла белагвардзейцаў і захавала ўладу Саветаў.

## Другі этап барацьбы за Саветы.

Скончыўшы імперыялістычную вайну і развязаўшы сабе рукі, сусветная буржуазія пачала рыхтавацца дзеля нападу на Савецкую дзяржаву, каб зынішчыць уладу Саветаў.

У 1919 годзе на палёх Беларусі пачалося наступленне на Савецкую рэспубліку польскіх легіёнаў. Мы зрабілі-б памылку, каб лічылі, што наступленне 1919 году было наступленнем польскай арміі. Польская армія ў 1919 годзе адигрывала ролю сусветнага жандара. Яна была арганізавана сусветнай буржуазіяй, каб весці барацьбу супроты улады Саветаў. Польская армія была абучана і знаходзілася пад камандваннем французскіх камандзіраў, была адзета ў ангельскую вонратку, мела ангельскую ружжа, гарматы і т. д. Польская армія, урэшце, кармілася амэрыканскім салам, амэрыканскай белай мукой.

З гэтых прыкладаў відаць, хто і для чаго арганізоўваў польскую армію.

Тыя часы былі надзвычайна цяжкімі ў гісторыі ўлады Саветаў. Гаспадарка Савецкай рэспублікі прышла ў страшэнны занядбадак. Прамысловасць блізка што застанаўлівалася. Сельская гаспадарка ня мела коняй, ня мела інвэнтару, ня мела працаўнікоў для свайго разывіцця, гарады паступова зусім зынішчаліся. У гарадох ня было ні электрычнасці, ні вады, ні дроў. Рабочыя на фабрыках і заводах хоць і працавалі, але блізка што нічога не атрымлівалі на прахыццё. Пачаліся эпідэміі, ад якіх памірала многа народу.

У тыя дні можна было наглядаць трагічныя малюнкі на вуліцах гарадоў, калі голодны чалавек бег да дохлага каня і адразаў ад гэтага каня кусок мяса, каб гэтым мясам накарміць сябе і сваю сям'ю. За голадным чалавекам на гэтага каня нападалі голадныя сабакі і разрывалі яго на часткі. А ўрэйскае насельніцтва, тыя часы перажывала страшэнныя трагедыі пагромаў як на тэрыторыі, так і на Беларусі тыя, хто хваліўся сваім дэлакрэчнаццю, грамілі, рэзалі, нішчылі, рабавалі ўрэйскае насельніцтва.

Банды Пятлюры, банды Ускальскіх польскіх генэралаў зімаліся тым, што ўсякімі спосабамі забізекваліся над ўрэйскім насельніцтвам, начы, што кожны ўрэй—гэта ёсьць бальшавік.

Камуністычная партыя прызначала рабочых ды сялян да самай рагучай барацьбы. Па прызыву кампартыі дзесяткі тысяч рабочых ўвайшлі ў шэрагі кампартыі, каб прыняць удзел у абароне сваёй працоўнай дзяржавы. Усе рабочыя прынялі удзел у барацьбе, аддаючы свае апошнія сілы на арганізацыю Чырвонай арміі. Сялянства таксама ішло за

кампартыяй, бо ходу назад ужо ня было, ды і не хацела ся-  
лянства варочаща назад да генэральскіх часоў.

Напружыўшы ўсе свае сілы, мы ўтварылі магутную Чыр-  
воную армію. У гэты-ж час польскай акупациі пачалася  
партызанская барацьба супроць паноў. Агульнымі сіламі  
Чырвонай арміі і партызан польскі фронт быў прадрваны—  
Чырвоная армія дайшла да Варшавы. Праўда, потым нам  
прышлося адыйсьці, але гэта не зъяніла сэнсу нашай пе-  
рамогі летам 1920 году.

Мы разబілі польскую армію, як сусьветнага жандара;  
мы, такім чынам, перамаглі ў барацьбе супроць сусьветнага  
капіталу.

Лета 1920 году адзначылася цэлым шэрагам рабочых  
выступленняў ва ўсіх буржуазных краінах. Рабочыя патра-  
бовалі, каб буржуазія спыніла барацьбу супроць Саветаў.

Дзякуючы гэтаму, буржуазія не адважылася зноў напа-  
даць на Саветы, і мы атрымалі магчымасць мірнай працы.

### Паласа мірнага будаўніцтва.

Капіталістычны съвет думаў, што мы ня справімся з за-  
дачамі мірнага будаўніцтва, што савецкія рэспублікі ня змо-  
гуть аднавіць зруйнаванай сваёй гаспадаркі. Буржуазія  
усяго съвету спадзявалася на тое, што мы павінны будзем  
урэшце прызнаць сваю бясьельнасць будаваць гаспадарку,  
узмацняць сваю дзяржаву, што мы павінны будзем паклі-  
каць да сябе на дапамогу буржуазію, што мы павінны бу-  
дзем паступова адмовіцца ад савецкіх форм дзяржаўнасці і  
паступова станем на шлях буржуазна-дэмакратычнай рэс-  
публікі. «Кастлявая рука голаду прымусіць бальшавікоў ад-  
казацца ад улады»—так думала буржуазія.

Капіталістычны съвет ня толькі не памагаў нам, а, на-  
адварат, усялякімі способамі перашкаджаў. Нам прышлося  
весыці працу мірнага будаўніцтва сваімі сіламі і сваімі срод-  
камі.

У нас было паданычнае, малі сродкаў для таго, каб рас-  
пачаць гэту працу. Фабрыкі і заводы имель што ўсе стаялі.  
Сельская гаспадарка з'яла так зруйнавана, што не давала на-  
ват тых сродкаў, якія неадходны самому сялянству для яго  
існаванья. Гарады нашы былі канчатковая зруйнаваны.

Але паступова мы началі выходіць з гэтага надзвы-  
чайна цяжкага становішча. Таксама, як у першыя гады існа-

З поўным тэкстам документа можна  
азнаёміцца ў бібліятэцы